

Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія г. Дзяржынска”
(подпіс) Л.С.Паўхлеб
24.01.2023 № 42

ПЛАН
арганізацыі гімназічнай суботы
28 студзеня 2022 года

Мерыпрыемствы	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць			
Першыняство гімназіі па баскетболе (хлопчыкі), 9-10 кл.	10.00-12.00	Хацкевіч І.С.	Спартыўная зала
Сяброўская сустрэча па валеболе (дзяўчынкі): СШ № 2 г. Дзяржынска і гімназія г. Дзяржынска, 7-8 кл.	12.00-13.00	Хацкевіч І.С.	Спартыўная зала
Сяброўская сустрэча па валеболе (хлопчыкі): СШ № 2 г. Дзяржынска і гімназія г. Дзяржынска, 7-9 кл.	13.00-14.00	Хацкевіч І.С.	Спартыўная зала
Спартыўныя гульні для ўсіх жадаючых	14.00-17.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Інтэлектуальная дзейнасць			
Выстава: кніга тыдня “Дети капитана Гранта» - да 155-годдзя выдання. «Здароўе. Маладосць, Пспех» - выстава, агляд матэрыялаў. “Дзень беларускай навукі” – агляд і падбор матэрыялаў. “Беражы ваду, святло, цяпло” – выстава, экалагічная гадзіна, прагляд фільма. Рэклама кніг С.Стальмашонка па рэсурсазберажэнню.	На працягу дня	Буяноўская Л.С.	Бібліятэка
Рэпетыцыйны цэнтралізаваны экзамен (ЦЭ)	10.00-16.00	Захарава Л.І.	Дзяржынскі дзяржаўны каледж

Факультатыўныя заняткі па матэматыцы, фізіцы, англійскай мове	8.00-12.00	Нам. дырэктара Захарава Л.І.	Каб. 36, 38, 2П
Падрыхтоўчыя заняткі для будучых першакласнікаў	10.00-12.00	Вялічка Г.У.	Каб. 4 Каб. 10
XVIII раённая алімпіяда па ПДР	10.00	Сяргееў Д.А.	СШ № 4 г. Дзяржынска
Дзейнасць гімназічных клубаў			
Клуб “X-Stream”: творчая майстэрня “Creating a Collage”, 5-я кл.	11.00	Бараўцова В.Л. Гарэлік В.А.	Каб. 4П
Мерапрыемствы па профарыентацыі			
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна з раскладам	Паўлоўская Н.І.	У адпав. з раскладам
Мерапрыемствы ў класных калектывах			
Інтэрактыўная гульня “Здароўе і спорт ідуць побач”, 2 “В” і 2 “Г” кл.	10.00-11.00	Голуб Н.Ф. Дошчачка І.І.	Каб. 3
Інтэрактыўная квэст-мазаіка “Наша здароўе – наша забота, а не янота”. 5-е кл.	10.00-11.00	Кл. кіраўнікі	Збор у каб. 4П
Праца з бацькамі (законнымі прадстаўнікамі)			
Бацькоўскі ўніверсітэт : “Галоўныя правілы здаровага ладу жыцця”	10.00-11.00	Ельніцкая Т.М.	Каб. 7
Спартыўная гульня з удзелам бацькоў «Вясёлыя старты», 2 “М” і 2 “Б” кл.	10.00-11.30	Баранава Я.Ю., Голец А.А.	Спартыўная зала
Аб’днанні па інтарэсах			
“Чайна клуб”	8.00-10.00	Краўчэня А.К.	Каб. 26
“Рукатворушка”	9.00-10.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Робататэхніка”	10.00-11.00	Кузаўкова А.М.	Каб.31
“Аматары прыроды”	10.00-12.00	Гойшык В.У.	Каб. 4
“Тэатр моды – Шарм”	10.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Робататэхніка”	9.00-13.00	Пашкевіч Т.Ю.	Каб.23а
“Матор”	13.00-15.35	Пучыла І.І.	Майстэрня
“Ваенная гісторыя Беларусі”	12.30-14.00	Паршын П.Д.	Каб. 44

Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна з раскладам	Настаўнікі музыкі, рытмікі	Актавая зала, каб.12п
Падрыхтоўка да вечара сустрэчы з выпускнікамі	12.00	Дубоўская В.А.	Кабінет дзіцячых аб'яднанняў
Дзейнасць СППС			
Факультатыўны занятак “Будучыня пачынаецца сёння”	10.00	Педагог сацыяльны Фурса І.В.	Каб. 35
Факультатыўныя заняткі “Мы самі”, 7-я кл.	10.00-11.00	Война Г.М.	Каб. 34
Круглы стол “Лад жыцця змяняе цябе», 8-я кл.	11.20	Война Г.М.	Каб. 34
Кансультацыі для бацькоў (па запыце)	10.00	Рудэня Г.С.	Каб. 36А
Дзейнасць маладзёжных аб'яднанняў			
Пасяджэнне Савета Дзіцячага раённага парламента	10.00	Дубоўская В.А.	СШ № 2 г. Дзяржынска
Узаемадзеянне з соцыумам			
Духоўна-гістарычная спадчына: наведванне касцёла СВ. Ганны ў г. Дзяржынску і габрэйскіх могілак, 2 "А" кл.	11.00-13.00	Ільющэнка Л.І.	г. Дзяржынск

Намеснік дырэктара
па вучэбнай рабоце

(подпіс)

Л.І.Захарава